



**Там, дзе Вязынка спіць у набрынялых снягах
І ўглядаецца ў далеч старэнькая хата,
Дзе чакае вярба, калі вернецца птах
І абвесціць усім велікоднае свята,
Там, дзе мроіцца воля ў лютаўскіх снах
І тугуюць крыніцы ў льдавай нядолі —
Па купалаўскай сцежцы прыходзіць вясна.
Тую сцежку снягі не схаваюць ніколі.**



«Апрануць» зефір у «спартыўную форму»

Фабрыка «Чырвоны харчавік» гатовая сустрэць удзельнікаў II летніх Еўрапейскіх гульняў цікавым сюрпрызам, паведамлі ў канцэрне «Белдзяржхарчпрам».

Спецыялісты прадпрыемства распрацавалі тэматычныя «чахлы» на сваю прадукцыю, якая з'яўляецца адной з візітовак краіны, — зефір. Падарункавыя наборы зефіру ТМ «Прывітанне з Беларусі» і ТМ «Zefir.by» «апрануць» у «спартыўную форму» з сімволікай II летніх Еўрапейскіх гульняў.

Падарункавы набор зефіру «Прывітанне з Беларусі» — гэта салодкае «пісьмо», аформленае ў «паштовым стылі». На «канверце» — адлюстраванне галоўных гісторыка-культурных слаўтасцяў нашай краіны. Унікальнасць салодкага «паслання» не толькі ў арыгінальнасці афармлення ўпакоўкі і ручным вырабе зефіру. У абноўлены варыянт каробкі ўкладзена паштоўка са зваротным адрасам кандытарскай фабрыкі «Чырвоны харчавік». Удзельнікі і госці Еўрапейскіх гульняў змогуць падзяліцца ўражаннямі ад прадукцыі і адслацаць свой водгук у Бабруйск.

У аснове афармлення ўпакоўкі паветранага ласунку ў натуральным шакаладзе гандлёвай маркі «Zefir.by» — беларускі арнамент «дрэва жыцця», які сімвалізуе вечнасць і бесмяротнасць. Такім чынам «Чырвоны харчавік» падкрэслівае даўнія традыцыі вытворчасці прадукцыі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СЁННЯ

Сонца


	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	7.50	18.54	11.04
Віцебск —	7.41	18.42	11.01
Магілёў —	4.40	18.44	11.04
Гомель —	7.35	18.42	11.07
Гродна —	8.04	19.09	11.05
Брэст —	8.03	19.11	11.08

Месяц

Апошняя квадра
26 лютага.
Месяц у сузор'і Рыб.


Імяніны

Пр. Агафона, Васіля, Івана, Ігната, Карнілы, Льва, Піліпа, Сяргея, Ціхана.
К. Адрыяна, Вацлава, Тэафіла, Фрэдэрыка.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

У нейкай французскай казцы расказваецца, як адзін маленькі хлопчык нібыта прыйшоў есці пасля таго, як яго паклікалі ўсяго аднойчы.

Дыялогі ў сеціве.
— Як я вас пазнаю?
— Вам насустрач будзе ісці хлопец, і вы падумаеце: хоць бы не ён! Дык вось, гэта буду я.

Жыццёвыя хітрыкі.
Прадаць кватэру і купіць дом на колах.

Цешча не пераедзе да вас, калі не зможа вас знайсці!

Дзеці — кветкі жыцця :)
Пяцігадовы Васіль — бацьку:
— Тата, дай мне 20 рублёў, і я табе скажу, хто ўначы змай спіць, калі цябе няма.
— Што? Вось табе грошы, кажы! Хто?!

У Насці муж быў такі страшны, што гарэлку піць даводзілася ёй.

Дарагога сына і брата **Анатоля Іванавіча РЫЖЭВІЧА** з вёскі Ракаўцы Смаргонскага раёна шчыра віншваем з 60-годдзем! Зычым моцнага здароўя, дабрабыту, доўгіх гадоў жыцця!
Няхай табе сонца смяецца,
Усё ў жыцці ўдаецца!
І хай будзе светлым кожны твой дзень!
Мама і сястра Ірына.

Даты

5 САКАВІКА



1895 год — нарадзіўся (вёска Кашніцы, цяпер у Гродзенскім раёне) Аляксандр Дзмітрыевіч Каваленя, беларускі археолаг. Даследаваў стаянкі палеаліту, вёў раскопкі ў Тураве, вывучаў культуру плямёнаў, якія жылі ў басейне р. Дняпро, на левых прытоках Прыпяці і Заходняй Дзвіны. Збіраў матэрыялы для археалагічнай карты Беларусі. З 1932 года працаваў у Інстытуце гісторыі АН Беларусі. У 1937 годзе неабгрунтавана арыштаваны, расстраляны. Рэабілітаваны ў 1958-м.

1919 год — у выніку аб'яднання Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі (КП(б) Б) і Камуністычнай партыі Літвы з прычыны аб'яднання Літвы і Беларусі ў адно дзяржаўнае ўтварэнне — Літоўска-Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку (Літбел), была створана Камуністычная партыя (бальшавікоў) Літвы і Беларусі. У Прэзідыум ЦК партыі ўваходзілі В. С. Міцкявічус-Капсукас (старшыня), В. Г. Кнорын (сакратар), З. І. Ангарэціс, А. Ф. Мяснікоў, Я. Г. Далецкі, С. І. Іваноў. У сувязі з наступленнем польскіх войскаў у красавіку 1919 года рэспубліка была аб'яўлена на ваенным становішчы, пачата мабілізацыя. Аднак з-за адсутнасці належнага абарончага патэнцыялу і ваенных кадраў кіраўніцтва Літбела не змогло арганізаваць дзейны адпор ворагу. Пасля акупацыі Мінска (8 жніўня 1920 г.) ЦК партыі пераехаў у Бабруйск, затым у Смаленск, адкуль кіраваў падпольным і партызанскім рухам.

1955 год — Беларускаму дзяржаўнаму драматычнаму тэатру імя Янкі Купалы прысвоена найменне «акадэмічны».

1959 год — у Мінску адбыўся 1-ы з'езд журналістаў рэспублікі; заснаваны Саюз журналістаў Беларусі.

Падзеі



1922 год — у газете «Известия» быў упершыню апублікаваны верш Уладзіміра Маякоўскага «Прозаседавшиеся» — па сутнасці, першая вострая сатыра на новую савецкую бюракратыю.

1934 год — пачалася гераічная эпопея савецкіх лётчыкаў па выратаванні чалюскінцаў. Экіпаж А. В. Ляпідзеўскага на самалёце АНТ-4 вылез на мацярык першую групу членаў экіпажа ледакола «Чалюскін», расціснутага лёдам у Чукоцкім моры.

1946 год — выступаючы ў Вестмінстэрскім каледжы ў Фултане (штат Місуры, ЗША), Уінстан Чэрчыль прамовіў словы, якія сталі гістарычнымі: «Ад Шчэціна на Балтыцы да Трыеста на Адрыятыцы, праз увесь кантынент, апушчана «жалезная заслона». За гэтай лініяй размяшчаюцца ўсе сталіцы старажытных дзяржаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: Варшава, Берлін, Прага, Вена, Будапешт, Бялград, Бухарэст і Сафія, усе гэтыя знакамітыя гарады з насельніцтвам знаходзяцца ў тым, што я павінен назваць савецкай сферай, і ўсе яны, у той ці іншай форме, аб'екты не толькі савецкага ўплыву, але і вельмі высокага... кантролю з боку Масквы. Камуністычныя партыі, якія былі вельмі маленькімі ва ўсіх гэтых ўсходнееўрапейскіх дзяржавах, былі вырашчаны да становішча сілы, якая значна перасягае іх колькасць, і яны імкнуцца дасягнуць ва ўсім таталітарнага кантролю». Пачатак «халоднай вайны». Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ў гэты час Чэрчыль не быў, насуперак распаўсюджанай памылцы, прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі; пасля паражэння кансерватыўнай партыі на выбарах 5 ліпеня 1945 года ён з'яўляўся лідарам апазіцыі; у ЗША знаходзіўся не з афіцыйным візітам, а як прыватная асоба, на правах адпачывальніка

